



## Ад аўтара

*Смех я падняў на ўзровень святыніяў,  
Вы, вялікія гэтага свету,  
А паспрабуйце смяяцца.*

(так казаў Заратустра)

Час — адзінае, над чым ніколі не будзе ўладарыць чалавек. Ён цячэ ў просторы па сваіх, невядомых нам законах, і ніхто не можа вярнуць яго назад. Ні адзін чалавек не здольны патрапіць ні ў мінулае, ні ў будучыню. Хіба толькі ў марах, або ўспамінах.

Канец васьмідзесятых і пачатак дзесяціх гадоў дваццатага стагоддзя для беларусаў прынёс вялікія змены. Разваліўся Савецкі Саюз, Рэспубліка Беларусь стала незалежнай суверэннай Дзяржавай. Адчыніліся яшчэ нядаўна замкнутыя на сем замкоў межы. Знік страх. Паветра напоўнілася вольнасцю, рамантызмам і надзеямі. Узнікла невядомае дагэтуль заманлівае пачуццё — ты можаш нешта зрабіць сам, нават здольны змяніць сваё жыццё. І не толькі сваё... Такі прыйшоў час.

Для гродзенцаў, якія жывуць у непасрэднай блізкасці з заходнім мяжой, гэты час прынёс і свае эканамічныя перспектывы. Многія людзі марылі адчыніць фірмы, стаць бізнесоўцамі, будаваць будучыню сабе, сваім дзецям і сваёй Краіне. Пошук першапачатковага капіталу прымусіў

іх ехаць на заход, за мяжу. Штосьці прадаць, штосьці набыць. Толькі потым яны даведаліся, што іх называюць кантрабандыстамі. А яшчэ пазней сталі так называць самі сябе, укладаючы ў гэтае слова толькі добры сэнс. Сэнс, за якім стаіць рызыка, руплівасць, працавітасць і адвага. Рысы, здаўна ўласцівыя беларусам. І ў віры тагачаснага жыцця, ходзячы на дзяржаўную працу і супрацьдзяржаўная мітынгі, займаючыся хатняй гаспадаркай і палітыкай, людзі спрабавалі зреалізаваць і свае эканамічныя мары. І не тое, што ім так моцна хацелася разбагацець — хацелася проста быць фінансава незалежнымі. І не самае галоўнае, што на Захадзе іх тавар куплялі. Проста хацелася ўбачыць гэты Захад. Маладыя, загарэлыя, працавітыя, адважныя і рамантычныя хлопцы паехалі ўбачыць свет. Гэта быў іх час.

Амаль штомесячныя змены мытных правілаў змушала людзей не звяртаць на іх увагі. Чалавек быў упэўнены, што, перавёзши нелегальна праз мяжу тое, што забаранялася сёння, але было можна ўчора і будзе дазволена заўтра, ён нікому не робіць шкоды. Галоўнае — не парушаць агульнапрызнаных нормаў чалавечнасці. Людзі ў гэта верылі. Такі быў час.

Час змяніўся. Другая палова дзвеянствых гадоў разбурила мары гэтых людзей, памяняла іх погляды. Нелегальным перавозам тавару праз мяжу сталі займацца буйныя фірмы. Часцей расійскія. Для беларускага кантрабандыста ў гэтым „бізнесе” не засталося месца. Але, калі час ад часу заходзіш у шапік да старога знаёмага, які зараз ужо не ездіць за мяжу з гарэлкай, а працуе дробным прадпрымальнікам, або перасякаеш мяжу ў машине былога кантрабандыста і чуеш з яго вуснаў вясёлы аповед тых часоў, задумваешся — які гэта быў час, бо пра другую палову дзвеянствых гадоў „кантрабандысты” рассказываюць толькі сумнае. А пра першую... Хіба было б няправільна не занатаваць тыя аповеды і не спрабаваць зафіксаваць у творчасці той час.